

Важнейшая задача партыйных арганізацый у заходніх абласцях БССР

М. ЗІМЯНІН

За гады пасляваенай сталінскай пяцігодкі працоўная заходніх абласцей БССР, навечна вызваленая Советскай уладаю ад ярма памешчыцка-капіталістычнага рабства і ўз'яднаная з беларускім народам у адзінай Советскай дзяржаве, дабіліся буйнейшых поспехаў у гаспадарчым і культурным будаўніцтве.

Настомныя айчынныя клопаты большэвіцкай партыі, Советскага ўрада, асабіста таварыша Сталіна дадзеныя масы рабочым і сялянам заходніх абласцей пад кіраўніцтвам партыйных арганізацый пераадолець цяжкія вынікі нямецка-фашистскай акупацыі, ахапіць і рэканс truyinga на перадавой тэхнічны асновы дзяржаўныя сельскіх прамысловасці, разгарнуць нова будаўніцтва, пераурачыць абліча разбураных ворагам гароду і сёл, пасудаваць вышыні 4280 школ, 5 ВНУ і тысячи іншых установ культуры, расцінуць салонага павышэння свайго матэрыяльнага добрабыту і культурнага узроўня.

Партыйная арганізацыя і Советы спінатаў працоўных у заходніх абласцях БССР правілінную работу на камуністычнаму выхаванні працоўных, згортаванню іх вакол партыі Леніна — Сталіна і Советскай улады. Рухомыя начуці ѿчышчага патріятызма, працоўная заходніх абласцей БССР актыўна ініцыятуваюць усе меры прыемствы партыі і дзяржавы, самааддана змагаючы за дэтэрміновае выкананне пяцігадовага плана. Вялікай гістарычнай падзеяй у жыцці працоўных заходніх абласцей БССР з'яўляецца развіццё калгаснага руху.

Аднаўленне советскага парадку землекарыстання і паслядоўная палітыка абмежавання і выцяснення кулацтва, аднаўленне існаваўшых да Вялікай Айчыннай вайны калгасаў і вялікая эканамічнае дапамога Советскага ўрада арганізаваным калгасам, дапамога сялянам-калгаснікам і аднаасобнікам у ліквідацыі разбурэння, якому падверглі іх нямецка-фашистскія акупантны, шырокое ўпіягненне працоўных сялян у гаспадарчое і культурнае будаўніцтва, — усё гэта абумовіла хуткі рост палітычнай актыўнасці і ініцыятывы сялян-беднякоў і сераднякоў.

Паставіўшы, у суадпаведнасці з указаннямі Цэнтральнага Камітэта ВКП(б), прапаганду калгаснага ладу ў цэнтр усёй масава-палітычнай работы сярод працоўных сялян, партыйныя арганізацыі заходніх абласцей БССР умацавалі свае сувязі з масамі, вырасцілі широкія кадры беспартыйнага акtyva, беззаштотна адданага партыі Леніна — Сталіна, і накіравалі палітычную актыўнасць працоўнага сялянства на развіццё калгаснага ладу. Калі на 1 студзеня 1945 года ў заходніх раёнах рэспублікі мелася ўсяго 66 калгасаў, то на 1 лістапада 1949 года ўжо створана 4225 калгасаў, аўядноўваючых да 200 тысяч сялянскіх гаспадарак. Толькі

за 1949 год колькасць калгасаў у заходніх абласцях павялічылася ў чатыры разы.

Гэта знамяне найглыбейшыя соцыялістычныя пераўтварэнні на вёсцы, сведчачы аб tym, што сяляне заходніх абласцей БССР усё больш цвёрда і ўпэўнена пераходзяць на шлях калгаснага жыцця. Шырокія масы працоўных сялян відавочна пераконваюцца ў велізарных перавагах калгасаў перад дробнай аднаасобнай гаспадаркай.

Выдатныя перамогі калгаснага ладу ў СССР і значныя поспехі, дасягнутыя ў развіцці маладых калгасаў у заходніх абласцях Беларускай ССР, з'яўляюцца наглядным сведчаннем сілы і жыццёвасці калгаснага ладу. Створаныя ў заходніх абласцях БССР у 1945—48 гг. калгасы дасягнулі значна большага ўзроўню ўраджайнасці, чым аднаасобная гаспадаркі. Асноўная маса калгасаў дабілася добрых паказычыкаў росту грамадскіх даходаў і размеркавання натуральных і грашовых даходаў на працадні. Па гадавых справаздачах 217 калгасаў відаць, што ў 1948 годзе ў калгасах выдана на адзін працадень у сярэднім: 2,56 кг. зерня, 4,13 кг бульбы і звыш рубля грашыма. Пры гэтым значна ўзраслі капіталаўкладанні калгасаў у развіцці грамадской гаспадаркі.

ГРЭСТВА ІІІ РУКА КАДАРУ

Калгасы заходніх абласцей, якія калгасамі ўсходніх абласцей БССР, здавальняюча, а ёнда выпадкаў іх не спрапорціліся з асноўнымі сельгасработамі 1948—49 г. Многія калгасы заходніх абласцей, напрыклад, калгас імені Леніна, Дзяржавіцкага раёна, калгас імені Сталіна, Браслаўскага раёна, калгас імені Мінскава, Браслаўскага раёна, калгас імені Варашылава, Старопойтавіцкага раёна, калгас імені Кданава, Пінскага раёна, калгас імені 18 пастзэда Зельвенскага раёна і рад іншых дасягнулі выданых паказычыкаў на ўраджайнасці, развіццю грамадской жывёлагадоўлі, павышэнню кваліфікацыі прарабыта калгаснікаў. Зараз кожны селянін-аднаасобник можа сам на прыкладзе калгаса ў свайго або суседняга сяла прыглядзіцца да работы сельскагаспадарчай арцелі, глыбока апайніць персанал калгаснага жыцця. І ён гэта робіць. Няма цяпер у заходніх абласцях ніводнага працоўнага селяніна, якога-б не захаплялі ідэі калгаснага руху. Ясна, што ў раёнах заходніх абласцей БССР мы маем сур'ёзныя змяненні ў соцыяльна-еканамічнай аbstаноўцы, якія зводзяцца да таго, што значная частка сялян-беднякоў і сераднякоў уступіла на шлях калгаснага жыцця і што яшчэ больш шырокія масы працоўных сялян рыхтуюцца ўступіць у калгасы.

Гэтыя сур'ёзныя поспехі з'яўляюцца вынікам працяглай палітычнай і арганізаторскай работы партыйных арганізацый, якія ў развіцці калгаснага руху кіруюцца ўказаннямі таварыша Сталіна аб правядзенні ленінскай палітыкі выхавання мас, паслядоўна падводзячы сялянскія масы да калгасаў праз насаджэнне кааператыўнай грамадскасці, перакананне іх у перавагах калгаснага ладу.

Партыйныя арганізацыі Браслаўскага, Мядзельскага, Ленінскага, Глубокскага, Ружанскага, Радашковіцкага, Вілейскага, Докшыцкага, Жабінкаўскага, Давід-Гарадокскага і раду іншых раёнаў, на падставе правільнага ажыццяўлення ленінска-сталінскіх прынцыпаў соцыялістычнага пераўтварэння сельскай гаспадаркі, палепшання работы пярвічных партыйных і комсамольскіх арганізацый, сельскіх советаў і шырокага прыцягнення сялян да справы калгаснага будаўніцтва, дабіліся аўяд-

нання ў калгасы ад 50 да 90 процентаў сялянскіх гаспадараў і значных вынікаў па арганізацыйна-гаспадарчаму ўмацаванню калгасаў.

Актыўная работа партыйных і беспартыйных большэвікоў па калектывізацыі і арганізацыйна-гаспадарчаму ўмацаванню калгасаў у заходніх абласцях, усё больш узрастаючая эканамічна дапамога партыі і дзяржавы калгасам, натхняючы прыклад пераможнай барацьбы совецкага калгаснага сялянства за пасляваенны ўздым соцыялістычнай сельскай гаспадаркі прывялі да таго, што ідэі калектывізацыі авалодваюць свядомасцю асноўных мас працоўных сялян заходніх абласцей. Сяляне цвёрда перакананы ў тым, што калгасны шлях ёсьць адзіны шлях вызвалення ад кулацкай қабалы, ад галечы і абмежаванасці дробнай аднаособнай гаспадаркі.

Цяпер трэба, каб усе партыйныя арганізацыі, усе партыйныя і беспартыйныя большэвікі поўнасцю ўсвядомілі, што перавод працоўных сялян на шлях калгаснага жыцця і арганізацыйна-гаспадарчае ўмацаванне калгасаў ёсьць наша галоўная гаспадарча-палітычная задача ў заходніх абласцях БССР. Гэта з усёй сілай падкрэсліў адбыўшыся нідаўна III Пленум ЦК КП(б)Б, які абмеркаваў пытанне аб становішчы і задачах калгаснага будавання ў заходніх абласцях БССР. Пленум абавязаў партарганізаціі перадолець сур'ёзны недахопы ў работе, наяўнасць якіх стымлівае сучасную калектывізацыю і арганізацыйна-гаспадарчае ўсіх відзяўленняў, створаных калгасамі.



Якія гэтых недахопы?

У радзе раёнаў заходніх абласцей БСР аб'яднанне сялян-беднякоў і сераднякоў у калгасы яшчэ не разыгадаўшы як галоўная палітычная і гаспадарчая задача партыйных і совецкіх арганізацый, у кірауніцтве калектывізацыі дапускаюць самацеку. Гэта перш за ўсё адносіцца да партыйных і совецкіх кіраунікоў Дзівінскага, Маларыцкага і Беразоўскага раёнаў, Брэсцкай вобласці; Дзятлавіцкага, Казлоўшчынскага і Гарадзішчанскага раёнаў, Баранавіцкай вобласці; Лідскага, Васілішкаўскага і Радуньскага раёнаў, Гродненскай вобласці; Ів'еўскага і Юрацішскага раёнаў, Маладзечненскай вобласці. Увага комуністаў і совецкага акtyva ў гэтых раёнах яшчэ не сканцэнтравана ў поўнай меры на масава-палітычнай і арганізаторскай работе сярод працоўных сялян па ўцягненню іх у калгасы, работа па калектывізацыі вядзеца нязначнымі сіламі партыйных арганізацый, не носіць сістэматычнага харэктару, не ахватвае ўсе населеныя пункты, асабліва хутарскія пасяленні. Ва многіх выпадках работа па калектывізацыі перадавяраецца недастатковая падрыхтаваным і нявопытным таварышам. Ёсьць факты, калі ўзнікаючыя на вёсках ініцыятыўныя групы сялян, выказаўшыя жаданне ўступіць у калгасы, не атрымоўваюць падтрымкі ў справе хутчэшага стварэння калгасаў. Нярэдка бывае, што пасля стварэння калгасаў, аўтадноўваючых толькі частку сялянскіх гаспадараў населенага пункта, партыйныя арганізацыі спыняюць работу па ўцягненню ў калгас застаўшыхся беднякоў і сераднякоў-аднаасобнікаў.

Першыя поспехі ў развіцці калгаснага руху ў заходніх абласцях ствалылі ў некаторай частцы партыйных і совецкіх работнікаў настроі блага-

дущша і самасупакоенасці, пераацэнкі дасягнутых вынікаў, што таксама абумовіла параджэнне элементаў самацёка. Кіруючыя партыйныя і совецкія кадры ў заходніх абласцях павінны ў поўнай меры разумець усю шкоднасць і недапусцімасць самацёку ў калгасным будаўніцтве. Большэвікі ні на хвіліну не могуць забываць указанняў таварыша Сталіна ў яго прамове на канферэнцыі аграрнікаў-марксістаў «Да пытанняў аграрнай палітыкі ў СССР», у якой ён падверг сакрушальному разгрому «тэорыю» самацёка як тэорыю антымарксісткую. Таварыш Сталін гаварыў: «Значыць, каб дробнасялянская вёска пайшла за соцыялістычным горадам, неабходна яшчэ апрача ўсяго іншага **насаджаць** у вёсцы буйныя соцыялістычныя гаспадаркі ў выглядзе соўгасаў і калгасаў, як базы соцыялізма, якія могуць **павесці** за сабой на чале з соцыялістычным горадам асноўныя масы сялянства»¹.

Дапускаючы элементы самацёку ў калгасным будаўніцтве, асобныя партыйныя арганізацыі робяць у той-ж час яшчэ больш небяспечныя памылкі, якія выражаюцца ў парушэннях ленінска-сталінскага прынцыпа строгага захавання добраахвотнасці пры ўступленні сялян у калгасы. Такога роду памылкі, хоць яны і маюць адзінкавы характар, усё-ж наносяць велізарную страту справе калектывізацыі, бо яны толькі адштурхоўваюць сялян ад калгасаў і выкарыстоўваюцца кулацка-нацыяналістычнымі элементамі, якія разлісці ў спрабах адміністравання ў адносінах да працоўных сіл, дэкрэтамі калгасаў былі дапушчаны ў Лідскім, Радунскім, Несцукім раёнах і прыбылі не да азмажнення, а да аслаблення калектывізацыі гэтых раёнаў.

У чым корань гэтых памылак? На гэтае пытанне мы знаходзім адказ у артыкуле таварыша Сталіна: «Альз таварышам калгаснікам». Таварыш Сталін казае, што корань памылкі у сялянскім пытанні заключаецца:

«У няправільным падыходзе да серадняка. У дапушчэнні гвалту ў галіне гаспадарчых адносін з серадняком. У забыці таго, што гаспадарчая змычка з сераднякім масамі рабочага будавання не на аснове гватоўных мер, а на аснове нагаднення з серадняком, на аснове саюза з серадняком. У забыці таго, што асновай калгаснага руху ў даны момант з'яўляецца саюз рабочага класа і бедната з серадняком супроты капиталізма наогул, супроты кулацтва ў асаблівасці».

Пакуль наступленне вялося супроты кулацтва ў адзінным фронце з серадняком, усё ішло добра. Але калі некаторыя нашы таварышы, ап'яненныя поспехамі, сталі непрыкметна спаўдаць са шляху наступлення на кулака на шлях барацьбы з серадняком, калі яны, у пагоні за высокім процэнтам калектывізацыі, сталі прымяняць да серадняка гвалт, пазбаўляючы яго выбарчага права, «раскулачваючы» і экспрапрыруючы яго, — наступленне стала скрыўляцца, адзіні фронт з серадняком стаў падрывашца, і, ясная справа, кулак атрымаў магчымасць папрабаваць зноў стаць на ногі.

Забыліся, што гвалт, неабходны і карысны ў справе барацьбы з нашымі класавымі ворагамі, недапушчальны і згубны ў адносінах серадняка, які з'яўляецца нашым саюзнікам.

Забыліся, што кавалерыйскія наскокі, неабходныя і карысныя для вырашэння задач ваеннага характару, непрыгодны і згубны пры вырашэнні задач калгаснага будаўніцтва, арганізуемага к таму-ж у саюзе з серадняком»².

¹ I. Сталін. Пытанні ленінізма, 11 выд., стар. 266.

² Там-ж, стар. 289—290.

Рад сур'ёзных недахопаў дапускаеца партыйнымі арганізацыямі і ў справе арганізацыйна-гаспадарчага ўмацавання калгасаў у заходніх абласцях БССР. Некаторыя партыйныя арганізацыі яшчэ не надалі сур'ёзнага значэння арганізацыйна-гаспадарчаму ўмацаванню калгасаў, не пранікліся ўсёй паўнатай адказнасці за становішча і развіццё калгасаў, глубока яшчэ не ўваходзяць ва ўсе дэталі калгаснага жыцця, тады як арганізацыйна-гаспадарчое ўмацаванне калгасаў з'яўляецца галоўнай задачай партыі ў калгасным будаўніцтве.

Ствараючы калгасы, некаторыя нашы таварышы лічаць сваю галоўную задачу вырашанай і прадастаўляюць гэтыя маладыя калгасы, іх кіруючыя кадры самім сабе. Ва многіх калгасах, створаных у 1949 годзе, гаспадарка яшчэ як след не ўпрадакавана: не прыведзена ў парадак калгаснае землекарыстанне, грамадскія землі не адмежаваны ад прысадзібных, часта не аграмаджаны асноўныя сродкі вытворчасці, насенне, кармы, жывёлагадоўчыя фермы разгортваюцца павольна, не ўдзяляецца сур'ёзнай увагі будаўніцтву грамадскіх гаспадарчых пабудоў. У значайнай частцы калгасаў не складзены гадавыя вытворчыя планы, адсутнічаюць рабочыя планы, не зацверджаны нормы выпрацоўкі і расценкі работ, г. зн. не выканана тая частка арцеля, якая з'яўляецца з самага пачатку жыццёва неабходнай для практычнага выкарыстання ўніверсальнай гаспадаркі. У асобных выпадках, дапушчаных у Міорскім, Несвіжскім, Столінскім раёнах, ва ўноў створаных калгасах, праца практычна часу нават Статут сельскагаспадарчай арцелі не абмяркоуваецца на асобных сходах калгасаў.

У выніку такой арганізацыйной неупрадакаванасці грамадская гаспадарка і, перш заусё, арцела калгасаў у многіх асобных калгасах арганізаваны нездавальнічае, нестаткі участка калгасаў знаходзіцца ў баку ад грамадской працы.

Да апошняга часу рад партыйных арганізацій і кіраунікоў калгасаў недаацэньяюць важасць строгага захавання Статута сельскагаспадарчай арцелі з першага дня юстыцыі кожнага калгаса, не ажыццяўляе строгага кантролю за яго выкананнем і прымірэнча адносіцца да парушэння Статута, у выніку чаго ў асобных калгасах Клецкага, Пружанскага, Дамачэўскага і другіх раёнаў мелі месца факты незаконнага пашырэння прысадзібных участкаў і іншых спроб раскрыдання грамадскіх зямель калгасаў, парушэння ўнутрыкалгаснай дэмакратыі, разбазарвання працадзён.

Факты парушэння Статута сельскагаспадарчай арцелі сведчаць аб tym, што кіраунікі асобных партыйных і совецкіх арганізацый недаацэньяюць рашаючое значэнне стражэйшага захавання Статута сельскагаспадарчай арцелі ва ўсёй рабоце па арганізацыйна-гаспадарчаму ўмацаванню калгасаў, забываюць, што парушэнні Статута сельскагаспадарчай арцелі з'яўляюцца глубока шкоднымі для калгасаў, для ўсёй справы соцывілістичнага будаўніцтва.

З поўным тэкстам документа можна азнаёміцца ў
бібліятэцы